



ГІСТОРЫЯ ПРАКТЫКІ АМПУТАЦІЙ У СУВЯЗІ З ВАЕННЫМІ ДЗЕЯННЯМІ.

ЧАСТКА 2. РАМЯСТВО АМПУТАЦІЙ

З КАНЦА XVIII СТАГОДДЗЯ ДА ЦЯПЕРАШНІХ ЧАСОЎ

A. A. Бахта, Н. Я. Хільмончык

Гродзенскі дзяржавны медыцынскі ўніверсітэт, Гродна, Беларусь

Пачатак прамысловай і Вялікай французскай рэвалюцыі адзначыў кардынальныя змены ў метадах вядзення ваенных дзеянняў. Увядзенне масавай канскрыпцыі і бесперапыннае ўдасканаленне зброі на працягу наступных стагоддзяў аказвалі значны ўплыў на структуру і харэктар баявых раненняў і адпаведна на практику ампутацый канечнасцяў. Адначасова прагрэс медыцынскіх тэхналогій і вялікія адкрыцці, такія як антысептыка і антыбіетыкі, унеслі свой значны ўклад у эвалюцыю гэтай хірургічнай практикі. У гэтай частцы артыкула разглядаецца развіццё майстэрства ампутацый у звязы з ваеннай справай з канца XVIII стагоддзя да нашых дзён.

Ключавыя слова: ампутацыі канечнасцяў, ваенныя дзеянні, агнястрэльныя раненія, інфекцыя, смяротнасць.

Для цитирования: Бахта, А. А. Гісторыя практикі ампутацій у сувязі з ваеннымі дзеяннямі. Частка 2. Рамяство ампутацій з канца XVIII стагоддзя да цяперашніх часоў / А. А. Бахта, Н. Я. Хільмончык // Журнал Гродненскага государственного медицинского университета. 2024. Т. 22, № 4. С. 384-389. <https://doi.org/10.25298/2221-8785-2024-22-4-384-389>.

За тысячы год з зараджэння хірургічнай справы на світанку чалавецтва да пачатку індустрыяльнай эпохі практика ампутацій прыйшла доўгі шлях эвалюцыі. З рэдкіх аперацый, да якіх звязрталіся толькі ў апошнюю чаргу і якія не ўсе лекары адважваліся праводзіць, яны ператварыліся ў руціннае рамяство шматлікіх цырульнікаў і асноўныя методы лячэння цяжкіх баявых раненняў – асабліва выкліканых масава ўжывальнай з часоў Рэнесанса агнястрэльной зброі. Былі вынайдзены тэхнікі выкроўвання краёў мяккіх тканак для фарміравання апораздольнай куксы, разнастайныя методы гемастазу (ад прыпякання распаленым металам да лігравання) і элементарныя методы антысептыкі (паліванне раны віном).

Першая частка дадзенага артыкула была прысвячана гісторыі ампутацій з першбытных часоў да канца XVIII стагоддзя. У другой частцы будзе разабрана далейшая эвалюцыя гэтай хірургічнай практикі ў сувязі з ваеннымі канфліктамі з канца XVIII стагоддзя да цяперашніх часоў.

Ампутацыі і ваеннае справа напрыканцы XVIII і ў XIX стагоддзях

Канец XVIII – пачатак XIX стагоддзяў харэктарызуюцца значнымі поспехамі ў ампутацыйнай хірургіі. Французская хірургі Франсуа Шапар (1743-1795) і П'ер Жазэф Дэзо (1738-1795) апубліковалі працу «Лячэнне хірургічных захворванняў і падыходзячыя да іх аперацыі», у якім Шапар пропанаваў названы ў будучым у яго гонар метод экзартыкуляцыі ступні праз сярэдне-тарзальны сустаў. Яшчэ адзін метод ампутацыі ступні быў пропанаваны Жакам Лісфранкам дэ Сан-Марцінам (1787-1847), які таксама быў названы ў яго гонар [1].

Прапрыўным стала вынаходжанне новай тэхнікі ампутацыі англійскім хірургам Эдвардам Алансанам (1747-1823). Ен аб'яднаў тэхналогію

выразання з неадкладным злучэннем краеў раны метадам накладання, чым спадзяваўся дасягнуць хутчэйшага загойвання. У доказ эфектунасці сваіх методыкі Алансан падаў даныя, сабраныя ім па выніках сваіх працы ў шпіталі Ліверпуля: з 46 паціентаў, якім канечнасці былі ампутаваны па старой методыцы, 10 памерлі, а з 35 паціентаў, якія перанеслі аперацыю па новай методыцы, не памерла ніводнага [2, 3].

Тэхніку неадкладнага злучэння краеў раны таксама пропагандаваў шатландскі хірург Бэнджамін Бэл (1749-1806), аўтар працы «Сістэма хірургіі», які стаў бэстсэлерам і самым папулярным падручнікам па дысцыпліне ў Еўропе ў апошнія два дзесяцігоддзі XVIII стагоддзя. Бэл заяўляў аб перавазе сваіх тэхнікі над тэхнікай Алансана, аднак, у адрозненне ад свайго англійскага калегі, не падаў ніякіх дакументальных таўму доказаў са сваіх практикі [3]. Бэл таксама быў вядомы тым, што мог рассекчы ўсе тканкі сцягна, за выключэннем косці, усяго за шэсць секунд [2].

Без сумніваў, пры размове аб ампутацыях у сувязі з ваеннымі дзеяннямі нельга аблізуць падзею, якая стала ўскоснай прычынай значнага павелічэння іх колькасці – Вялікую французскую рэвалюцыю. Пачаўшыся ў 1789 г., яна прывяла да падзення манархіі ў Францыі, што ўзвышыла ўсю Еўропу. Найбуйнейшыя манархічныя дзяржавы кантыненту аб'ядналіся ў спробе ўзброенай інтэрвенцыі з мэтай рэстаўрацыі каралеўскай улады ў Францыі.

Падвышаная жорсткасць і павелічэнне маштабаў разгорнутых ваенных дзеянняў патрабавалі павелічэння колькасці войскаў. З гэтай мэтай спачатку Францыяй, а потым, на працягу рэвалюцыйных і напалеонаўскіх войнаў, і ўсімі найбуйнейшымі краінамі Кантынентальнай Еўропы была прынята сістэма масавай канскрыпцыі. У выніку войскі, якія налічвалі сотні тысяч чалавек, пакідалі на палях бітваў тысячи

забітых і дзясяткі тысяч парапеных, многім з якіх патрабаваліся сур'езныя хірургічныя аперациі, у тым ліку і ампутацыі.

Самым яскравым прадстаўніком хірургіі таго часу быў французскі ваенны ўрач Дамінік-Жан Ларэй (1766-1842), галоўны хірург Імператарскай гвардый і Вялікай Арміі Напалеона I Банапарта (1769-1821). Яго аўтарству належыць мноства інавацый у ваеннаі медыцыне. Ларэй заклаў асновы сучаснай сістэмы трыважу, аказваючы дапамогу салдатам судносна цяжкасці іх раненняў і патрэбы ў неадкладным лячэнні, а таксама незалежна ад іх звання і нацыянальнасці [4, 5, 6].

Ларэя часта называюць «бацькам хуткай дапамогі», і на тое ёсць прычына: ён з'яўляецца вынаходнікам т. зв. «ambulance volante» – фр. «лятучага амбуланса» – коннай павозкі, прызначанай для транспартыроўкі парапеных з поля бою [5, 6, 7]. Французскі хірург рана зразумеў неабходнасць найхутчэйшага аказання дапамогі пацярпелым салдатам: у першым жа сваім бай Ларэй асабіста выцягваў парапеных з-пад варожага агню і аказваў ім хірургічную дапамогу. У выніку з 40 яго паціентаў у строй павярнуліся 36 – нябачаная на той час лічба [8].

Выніковасці Ларэя спрыяла яго школа: лячэнню агнястрэльных раненняў ён вучыўся ў выдатнага хірурга П'ера-Жазэфа Дэзо, які хірургічна выдаляў пашкоджаныя нежыццяздольныя тканкі ранявога канала, пасля чаго сцягваў краі раны адзінкамі швом [8]. Ларэй паступаў падобным чынам, аднак на вопыце сваіх ваенных кампаній выявіў, што першаснае закрыццё раны прыводзіць да пачашчэння ўскладненняў, і таму выступаў за іх лячэнне адкрытымі [2].

Пры выкананні ампутацый Ларэй дэманстраваў майстэрства і неверагодную эфектыўнасць. Ен не баяўся складаных апераций вышэй каленных і локцевых суставаў: падчас Расійскай кампаніі Напалеона 1812 г. Ларэй выканаў экзартыкуляцыю сцягна парапенаму расійскаму салдату за 4 хвіліны, а экзартыкуляцыю пляча мог правесці ўсяго за 17 секунд. У ходзе бітвы пры Барадзіно Дарэй працаўваў увесь дзень і ўсю ноч, правеў каля 200 ампутацый у першыя 24 гадзіны (адна аперация кожны 7 хвілін), а падчас бітвы на Беразіне – яшчэ 300 ампутацый [2, 8].

У ходзе апераций, калі дазвалялі ўмовы надвор'я, Ларэй выкарыстоўваў гіпатэрмію з мэтай абязболівання, як, напрыклад, у зімніх бітвах пры Пройсіш-Эйлау і на Беразіне [8, 9]. Акрамя іншых заслуг, Ларэй быў піянерам у выкарыстанні лічынак мух для ачышчэння ран ад адмерлай тканкі, а таксама першым у ваенныі гісторыі апісаў з'яву т. зв. «аконнай ступні» [7, 10].

На мяжы XVIII-XIX ст. так і не сышла ў мінулае, а, магчыма, у сувязі з павелічэннем колекасці пацярпелых ад баявых дзеянняў, і здабыла новае дыханне практика прыпякання. У 1813 г. ў шпіталь французскага горада Манпелье кожны дзень паступала да 500 парапеных на Пірэнейскую вайне Напалеона. Хутка пачалася шпітальная гангрэна і хірург Жак Мацье Дэльпеш (1777-1832) прапанаваў студэнтам універсітэтскай

хірургічнай клінікі ў якасці эксперыменту выкарыстоўваць прыпяканне на інфікаваных агнястрэльных ранах 150 парапеных пры асадзе Памплоны салдат. Да ўсеагульнага здзіўлення, амаль усе паціенты акрыялі, і ў сваій манографіі Дэльпеш заключыў, што някі іншы спосаб лячэння не быў такім хуткім і стабільным у выніках, як прыпяканне [2].

У 1808 г. хірург брытанскага ваенна-марскога флота Ральф Камінг правеў першую міжлапаткава-грудную ампутацыю пры агнястрэльным раненні верхній канечнасці, прычым паціент перажыў аперацию і ачуняў за некалькі месяцаў [11]. У 1825 г. ўрач з ЗША Натан Сміт (1762-1829) апублікаваў першы даклад аб паспяховай планавай аперациі праз каленны сустаў [2]. У 1830 г. французскім хірургам і анатамам Альфрэдам-Арманам-Луі-Мары Вельпе (1795-1867) быў апісаны новы метод экзартыкуляцыі калена, а ў 1845 г. шатландскім хірургом Джэймс Сайм (1799-1870) апісаў метод экзартыкуляцыі ступні [1].

У пачатку XIX ст. многія хірургі, такія як аўстрыйец Вінцэнц фон Керн (1760-1829) і шатландзец Роберт Лістон (1794-1847) выступалі за пакіданне постаперацыйнай раны куксы адчыненай на некалькі гадзін, каб маглі з'яўліца грануляцыі. Лістон, вядомы таксама тым, што мог ампутаваць нагу ўсяго за дзве з паловай хвіліны, паведамляў аб смяротнасці 11,4% пасля праведзеных ім ампутацый, што з'яўлялася ніzkім для свайго часу паказальнікам [2].

Выдатнай падзеяй у гісторыі ампутацый стала вынаходніцтва ў 1854 г. падчас Крымскай вайны расійскім ваенна-палявым хірургам Мікалаем Іванавічам Піраговым (1810-1881) коснапластычнай ампутацыі галёнкі. Гэты новы метод дазволіў знізіць смяротнасць паціентаў, якая ў той час складала ад 25 да 50% пры правядзенні аперациі ніжэй за калена [12]. Таксама ампутацыя праз дыстальныя часткі вяліка- і малагаленкавай косці з захоўваннем часткі пятачнай косці пакідала дастатковую даўжыню канечнасці, каб захаваць апорную функцыю і дазволіць паціенту абыходзіцца без выкарыстання пратэза [12, 13, 14].

Нягледзячы на вынаходніцтва метада ампутацій, які быў названы ў яго гонар і прынес яму міжнароднае прызнанне, Пірагоў супрацівіўся пануючаму ў той час у хірургіі меркаванню аб пе-раважнасці аперациі над кансерватыўным лячэннем. Ен быў упэўнены, што невыбарчае правядзенне ампутацый бескарысна, і сам прыбягаў да іх толькі калі не мог накласці паціенту гіпс [14].

У 1857 г. ў Мілане італьянскі хірург Рока Грыцы (1828-1920) апісаў коснапластычную ампутацыю сцягна на ўзроўні мышчалкаў, пры якой абліл сцегнавой косці прыкрываюць пярэднюю часткай надкаленніка. Мэтай аперациі было захаваць максімальную даўжыню сцегнавой косці, стварыць зручную куксу і дабіцца высокага паказчыка першаснага загаення раны. Праз 13 год гэта аперация была палепшана ірландскім хірургам Уільямам Стоўксам і ўвайшла ў хірургічную практику як ампутацыя Грыцы-Стоўкса [1, 12, 15].

Значныя змены ў практику ваенна-палявых хірургаў прынесла вынаходніцтва ў 1847 г. французам Клодам-Эсьєнам Мінье (1804-1879) аднаіменнай кулі новага тыпу, якая, у адрозненне ад старых куль, была не круглай, а канічнай, а ствол мушкетаў, з якіх ёю стралілі, меў вінтавую нарэзку, а не быў гладкім, як раней. Дзякуючы гэтым абнаўленням, пры стрэле куля Мінье ляцела далей, хутчэй і дакладней, разбураючы на сваім шляху косці і разрываючы мяккія тканкі [16].

Разбуразльную моц новай кулі яскрава прадеманстравала грамадзянская вайна ў ЗША 1861-1865 гг. У гэтым крывавым канфлікце больш за 30.000 салдат Саюза (які ваяваў за адмену рабства) і больш за 40.000 салдат Канфедэрэцыі (якія ваявала за захоўванне рабства) страцілі свае канечнасці [2, 17]. Каля 70% усіх атрыманых агнястрэльных раненняў прыходзіліся на рукі і ногі, і дрэнна навучаныя хірургі ваенныя ўрачы ледзьве спраўляліся з патокамі параненых, што рабіла простую і хуткую працэдуру ампутацыі асноўным метадам лячэння [16]. Агульная частата ампутацыі пры раненнях складала 8,1% [18].

Амерыканскія ваенныя хірургі – па запаветах Ларэя – аддавалі перавагу хутчэйшаму правядзенню ампутацыі: смяротнасць пры першаснай ампутацыі складала каля 30%, а пры другаснай узрастала да 53%. Пры гэтым пры правядзенні аперацыі на ніжній канечнасці ніжэй за калена рызыка памерці ў пацыента складала 33%, а вышэй за калена – 54% [16]. У выпадку інфікавання раны з развіццём сэпсісу летальнасць узрастала да 90% [17]. Пасля ампутацыі раны звычайна пакідалі адкрытымі. Афіцыйнае кірауніцтва арміі Саюзарайла накладаць паміж краеў раны вільготную марлю ці тонкі кампрэс на 2-3 гадзіны, пакуль ранавая паверхня не «стане матаў» ад грануляцый [2].

Адным з найважнейшых медыцынскіх адкрыццяў другой паловы XIX ст. стала публікацыя ў 1867 г. брытанскім хірургам Робертом Лістэрам (1827-1912) антысептычных аперацыйных тэхнік, заснаваных на мікробнай тэорыі французскага мікрабіёлага Луі Пастэра (1822-1895). Мыццё ўсіх паверхняў аперацыйнага пакоя з растворам карболавай кіслаты, стэрэлізацыя інструментаў у кіпені і дэзынфекцыя рук хірурга дазволілі мінімізаваць рызыку развіцця гангрэны і паменшыць летальнасць пасля ампутацыі з 46% да 15% [16]. Разам з адкрыццём Лістэра прыйшоў канец амаль дзвюхтысячагадовому панаванню ў медыцынскай практицы тэорыі «пахвальнага гною».

Моцны ўплыў на практику ампутацыі – асабліва ў палявых умовах – аказала вынаходніцтва ў 1873 г. нямецкім ваенным урачом Фрыдрыхам Аўгустам фон Эсмархам (1823-1908) гумавага джгута, які прымяняецца і ў наш час. Таксама важным стала вынаходніцтва французскім хірургам Жулем-Эмілем Пеанам (1830-1898) гемастатычных шчыпцоў [1, 13]. Значнай падзеяй стала вынаходніцтва нямецкім хірургам Аўгустам Карлам Густавам Бірам (1861-1949) тэхнікі коснапластычнай ампутацыі галёнкі ў межах сярэдніяй траціны [1].

Сведчаннем даступнасці хірургам усе больш складаных аперацый стала правядзенне ў 1891 г. ў Вене першай геміпельвэктоміі Крысціянам Альбертам Тэадорам Більротам (1829-1894). Пацыент, на жаль, памер хутка пасля аперацыі. Першую паспяховую геміпельвэктомію правеў праз 4 гады ў Берне Шарль Жырап. Такая шырокая ампутацыя, якая ўключала экзартыкуляцыю крыжкова-падуздышнага сустава і лабковага сімфіза, была вельмі небяспечнай і траўматычнай для пацыента. Брытанскі хірург Гордан Гордан-Тэйлар (1878-1960) называў яе «адным з самых каласальных калецтваў, якія [хірургі] наносяць асобе чалавека», а таксама прыводзіў паказальнік смяротнасці пасля аперацыі ў 68% на 1916 г. Сам Гордан-Тэйлар у далейшым унёс значны ўклад у практику геміпельвэктоміі, што ўдасканаліў яе тэхніку і правеў у агульным 108 аперацыях да 1957 г. [19, 20].

Ампутацыі ў войнах XX стагоддзя

28 ліпеня 1914 г. Еўропу ахапіла полымя канфлікту дагэтуль нябачаных чалавецтвам маштабаў – началася Першая сусветная вайна. Зброя, якую выкарыстоўвалі краіны-ўдзельнікі, стала яшчэ больш смяротнай, чым раней: вінтовачныя кулі мелі суцэльнаметалічную абалонку, ляцелі яшчэ хутчэй і далей, шкодзілі мяккія тканкі яшчэ мацней за кошт узмоцненага эфекта кавітатыўнага [16].

Бітвы прынялі пазіцыйныя характар: салдаты не маглі пераадолець сцяну з куляметнага і артылерыйскага агню і былі вымушаны на доўгія гады засесці ў траншэі. Акопная вайна прыводзіла да вялікай колькасці раненняў канечнасцяў. Аказанне дапамогі пацярпелым было ўскладнена, бо санітары часта не маглі дабрацца да параненых, якія ляжалі на г. зв. «нічайнай зямлі» – стужцы зямлі паміж варожымі акопамі, якая наскроў прастрэльвалася з абеддвух бакоў. Сэпсіс і газавая гангрэна былі шырокая распаўсюджаны: каля 75% усіх выпадкаў ампутацыі былі праведзены пры наяўнасці інфекцыі [1, 16, 18].

Першая сусветная вайна пакінула мноства людзей інвалідамі. Так, 29400 брытанскім салдатам былі ампутаваны ніжнія канечнасці, а 11600 – верхнія канечнасці [21]. Злучаныя Штаты Амерыкі, якія ўдзельнічалі ў вайне адносна нядоўга, страцілі 53500 забітымі і 204000 параненымі, 4403 з якіх перанеслі ампутацыі [17].

Падчас Грамадзянской вайны ў Іспаніі, дзякуючы такім хірургам, як амерыканец Хірам Вінет Ор (1877-1956) і каталонец Хасэп Труэта-і-Распал (1897-1977), адбылося вяртанне да канцэпцыі догляду і санацыі ран замест неадкладнай ампутацыі. Папулярызаваны абодвумя хірургамі метад імабілізацыі параненых канечнасцяў «тэхнікай зачыненага гіпсу» (анг. closed plaster technique) дазволіў значна зніць колькасць ампутацый падчас Другой сусветнай вайны [1].

Пачатак Другой сусветнай вайны адзначыўся сур'ёзнымі зменамі ў хірургічнай парадыгме. Дзякуючы развіццю трансфузійных тэхнік, шырокаму ўжыванню кровазамяшчальных раствороў і масаваму вырабу з 1942 г. нізкатаксіч-

нага і ачышчанага пеніцыліну, вынайдзенага ў 1929 г. шатландскім мікрабіёлагам Александрам Флемінгам (1881-1955), ваенныя хірургі атрымалімагчымасць радзей звяртацца да такіх радыкальных аперацый, як ампутациі [1, 16].

Тэхналогія остэміяпластыкі, распрацаваная ў 1920-х гадах галоўным хірургам венгерскай арміі Янашам Вілмашам фон Эртлем і якая хутка прыжылася ў Германіі, дазваляла пацыентам, што перанеслі трансцыбіяльныя ампутациі ніжніх канечнасцяў, захоўваць высокафункцыянальную куксу, што стала значным удасканленнем працэсу рэабілітацыі [16, 22].

Паказанні да ампутациі падчас Другой сусветнай вайны былі частковыя ці поўныя траўматычныя ампутациі, шматлікія пераломы і не-кантралюемыя крывацёкі. Другасныя ампутациі праводзілі ў выпадку інфекцыі, другаснага крывацёку і вянознай недастатковасці ніжніх канечнасцяў [18].

Былі ўдасканалены пратаколы ампутациі. Так, галоўны хірург амерыканскай арміі і ветэрлан Першай сусветнай вайны генерал-маёр Норман Томас Кірк (1888-1960) пастанавіў дырэктыву, згодна з якой у баявых умовах хірург павінен праводзіць «адкрыту цыркулярную» ампутацию на максімальна ніzkім узроўні для фарміравання зручнай для далейшага пратэзовання куксы. Ён таксама рэкамендаваў пазбягаць першаснага закрыцця ран, пакуль не будзе пацверджана адсутнасць бактэрыяльнага інфікавання [16, 23].

Падчас Другой сусветнай вайны 599724 салдаты арміі ЗША атрымалі раненні, з іх 14912 – (2,5% ад агульнай колькасці) – страцілі свае канечнасці, з іх 10620 перанеслі ампутациі ніжніх канечнасці, а 870 – абедзвюх. У 1945 г. Армейскі медыцынскі цэнтр Уолтэра Рыда (Вашынгтон, округ Калумбія) паведамляў аб паступленні 1500 байцоў з ампутациямі кожны месяц з Еўрапейскага тэатра баявых дзеянняў [17, 23].

У брытанскай арміі (без уліку войскаў Садружнасці, але з улікам Ньюфаўндленда і Южнай Радэзіі) 239575 салдат атрымалі раненні, з іх ампутациі перанеслі 12000 [21].

Падчас Карэйскай вайны ў працу армейскай хірургічнай службы ЗША былі ўнесены далейшыя паляпшэнні, накіраваныя на захоўванне канечнасцяў. У выпадках пашкоджання артэрый урачы намагаліся замест ампутациі звяртацца да хірургічнага аднаўлення сасудаў, што дазволіла знізіць частату ампутациі пры гэтых раненнях з 36%, якая назіралася падчас Другой сусветнай вайны, да 13% [16, 18].

Напрыканцы 50-х – у пачатку 60-х гадоў XX стагоддзя французскім хірургам Мішэлем Берлемонам і польскім хірургам Марыянам Аланам Вайсам (1921-1981) была распрацавана і шырокая распаўсюджаная практика неадкладнага постаператыўнага прыяднання пратэза да ампутацыйнай куксы. Гэты метад, калі выкарыстоўваўся разам з тэхнікай закрытага гіпсу, дазваляў паскорыць загаенне раны і рэабілітацыю пацыента [1].

Па выніках вайны ў В'етнаме 5283 ампутациі былі праведзены салдатам амерыканскай арміі з 1961 па 1975 гг., прычым 1081 салдат перанес

больш за адну ампутацыю [17]. В'етнамцы ў баражбе з ЗША шырока абапіраліся на куляметны агонь, міны і разнастайныя самаробныя пасткі, і спецыфіка такой зброі прыводзіла да павышанных паказальнікаў ампутациі адносна атрыманых раненняў, якія ўзраслі да 3,4%, у парадунні з 1,2% у Першую сусветную вайну і 1,4% у вайну ў Карэі [16].

Амерыканскія хірургі ў палявых умовах маленькімі атрадамі аказвалі спецыялізаваную дапамогу побач з зонамі баявых дзеянняў, на працягу ад дзвюх да шасці гадзін з моманту атрымання ранення. Разам з выкарыстаннем верталётаў для транспарціроўкі параненых, гэтая сістэма дазваляла практична цалкам выключыць фактар ампутациі з-за інфікавання ран і ратаваць жыцці салдатам, якія ў іншых абставінах не атрымалі б неабходную медыцынскую дапамогу і памерлі [16, 18].

У дзесяцігоддзевым Фолклэндскім канфлікце паміж Велікабрытаніяй і Аргентынай у 1982 г. 32 брытанскіх салдата перанеслі ампутациі з агульнай колькасці параненых 775 чалавек, што дазваляе казаць аб частвае гэтай аперацыі 4,1% [21].

Ампутациі ў ваенныя канфліктах

XXI стагоддзя

З пачаткам XXI стагоддзя ваенныя канфлікты па ўсім свеце, на жаль, не сыходзяць у мінулае. Іх маштабы, а таксама магутнасць сучаснай зброі гарантуюць, што праблема ампутаций будзе з'яўляцца актуальнай яшчэ доўгі час.

Уварванні ЗША ў Ірак і Афганістан ахарактарызavalіся прэвалюючай колькасцю раненняў канечнасцяў, якія складалі 70,5% усіх раненняў [16]. Іх прычынай у 87,9% выпадкаў былі разнастайныя самаробныя выбуховыя прыстасаванні [16, 24]. Значную ролю ў такім размеркаванні раненняў адыграла наяўнасць у вайскаваўцаў у сучасных канфліктах бронекамізэляў, разам з прасунутай сістэмай транспарціроўкі і шырокімі магчымасцямі шпіталяў, што дазваляла хірургам больш эфектуўна, чым раней, ратаваць жыцці салдатам, параненым у крытычна важныя вобласці, такія як грудную клетку.

З 2001 па 2011 гг. 1221 амерыканскі салдат перанес ампутациі, агульная колькасць аперацый дасягнула 1631 [25]. Каля 18% страціўшых канечнасці салдат перанеслі ампутациі больш за адну канечнасць – паказальнік, які магчыма парадунецца з 18% падчас вайны ў В'етнаме, але які значна перавышае аналагічныя паказальнікі першай паловы XX стагоддзя, калі ў перыяд з Першай сусветнай вайны да вайны ў Карэі яны складалі ад 2 да 8% [16].

Заключэнне

Канец XVIII – пачатак XIX стагоддзяў адзначыліся сур'ёзнымі зменамі ў стылі вядзення баявых дзеянняў, што ў сваю чаргу адзвалася павялічэннем колькасці ампутаций. Гэтая аперацыя стала галоўным метадам лячэння агнястрэльных раненняў канечнасцяў, якія становіліся ўсе больш грознымі па меры таго, як зброя становілася ўсе больш дакладнай і разбуральнай.

З'яєленне агульной анестезії дозволіла хірургам звяртацца да альтэрнатыўных працэдураў, каб пазбегнуць ампутацыі. Удасканаленая методы накладання шын, ліграванне анеўрызм, асептыка і антысептыка ран, пераліванне крыві, пошук іншародных цел з дапамогай рэнтгенавскіх апаратуў – усе гэтыя інавацыі дазволілі зніціца працэнт ампутацыі да ўсіх хірургічных аперацый з 20% у 1860 г. да 1% у 1974 г. [26].

Адкрыццё антыбіётыкаў, удасканаленне сістэм трыважу і транспарціроўкі параненых, а таксама з'яєленне рэканструкцыі органаў у XX

стагоддзі значна знізіла частату ампутацыі у войнах, аднак шырокое выкарыстанне супрацьпяхотных мін і самаробных выбуховых прыстасаванняў у сучасных канфліктах спрыяюць захаванню актуальнасці праблемы ампутацыі.

Вынаходніцтва больш дасканалаў тэхнік ампутацыі і сучасныя магчымасці дogleяду за параненымі дазволілі зніціца смяротнасць пры гэтай аперацыі ад 70% пры Ватэрлоа ў 1815 г. да 40% у амерыканскую Грамадзянскую вайну і да адзінковых выпадкаў у канфліктах XXI стагоддзя [26].

Література

1. Robinson, K. P. Historical aspects of amputation / K. P. Robinson // Ann R Coll Surg Engl. – 1991. – Vol. 73, № 3. – P. 134-136.
2. Sellegren, K. R. An Early History of Lower Limb Amputations and Prostheses / K. R. Sellegren // Iowa Orthop J. – 1982. – Vol. 2. – P. 13-27.
3. Tröhler, U. Edward Alanson, 1782: responsibility in surgical innovation / U. Tröhler // J R Soc Med. – 2008. – Vol. 101, № 12. – P. 607-608. – doi: 10.1258/jrsm.2008.08k011.
4. To afford the wounded speedy assistance: Dominique Jean Larrey and Napoleon / P. N. Skandalakis [et al.] // World J Surg. – 2006. – Vol. 30, № 8. – P. 1392-9. – doi: 10.1007/s00268-005-0436-8.
5. Nakao, H. A review of the history of the origin of triage from a disaster medicine perspective / H. Nakao, I. Ukai, J. Kotani // Acute Med Surg. – 2017. – Vol. 4, № 4. – P. 379-384. – doi: 10.1002/ams2.293.
6. Robertson-Steel, I. Evolution of triage systems / I. Robertson-Steel // Emerg Med J. – 2006. – Vol. 23, № 2. – P. 154-155. – doi: 10.1136/emj.2005.030270.
7. Gajić, V. Forgotten great men of medicine-Baron Dominique Jean Larrey (1766-1842) / V. Gajić // Med Pregl. – 2011. – Vol. 64, № 1-2. – P. 97-100.
8. Шифрин, М. 100 рассказов из истории медицины: Величайшие открытия, подвиги и преступления во имя вашего здоровья и долголетия / М. Шифрин. – М. : Альпина Паблишер, 2023. – 696 с.
9. Dominique-Jean Larrey: the effects of therapeutic hypothermia and the first ambulance / S. J. Remba [et al.] // Resuscitation. – 2010. – Vol. 81, № 3. – P. 268-71. – doi: 10.1016/j.resuscitation.2009.11.010.
10. Bush, J. S. Trench Foot / J. S. Bush, T. Lofgran, S. Watson // StatPearls [Electronic resource]. – Treasure Island (FL) : StatPearls Publishing, 2024. – <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482364/>
11. The role of radical amputations for extremity tumors: a single institution experience and review of the literature / C. M. Parsons [et al.] // J Surg Oncol. – 2012. – Vol. 105, № 2. – P. 149-55. – doi: 10.1002/jso.22067.
12. Pirogov's Amputation: A Modification of the Operation Method / M. Bueschges [et al.] // Adv Orthop. – 2013. – Vol. 2013. – Art. 460792. – doi: 10.1155/2013/460792.
13. Сонголов, Г. И. Ампутации и экзартикуляции : учеб. пособие / Г. И. Сонголов, О. П. Галеева. – Иркутск : ИГМУ, 2013. – 60 с.
14. The Life and Work of Nikolai Ivanovich Pirogov (1810-1881): An Outstanding Anatomist and Surgeon / K. Koutsoufianiots [et al.] // Cureus. – 2018. – Vol. 10, № 10. – P. e3424. – doi: 10.7759/cureus.3424.
15. Faber, D. C. Gritti-stokes (through-knee) amputation: should it be reintroduced? / D. C. Faber, L. P. Fielding // South Med J. – 2001. – Vol. 94, № 10. – P. 997-1001.
16. Battlefield injuries: Saving lives and limbs throughout history [Electronic resource] // Lower Extremity Review. – Mode of access: https://lefmagazine.com/cover_story/battlefield-injuries-saving-lives-and-limbs-throughout-history. – Date of access: 04.02.2024.
17. Gailey, R. As history repeats itself, unexpected developments move us forward / R. Gailey // J Rehabil Res Dev. – 2007. – Vol. 44, № 4. – P. vii-xiv. – doi: 10.1682/jrrd.2006.11.0148.
18. Wartime Amputations / S. Jovanovic [et al.] // Mil Med. – 1999. – Vol. 164, № 1. – P. 44-47.
19. Wakelin, S. J. Hip disarticulation-the evolution of a surgical technique / S. J. Wakelin, C. W. Oliver, M. H. Kaufman // Injury. – 2004. – Vol. 35, № 3. – P. 299-308. – doi: 10.1016/s0020-1383(03)00063-9.
20. Brittain, H. A. Hindquarter amputation / H. A. Brittain // J Bone Joint Surg Br. – 1949. – Vol. 31B, № 3. – P. 404-409. – doi: 10.1302/0301-620X.31B3.404.
21. Stewart, C. P. U. An epidemiological study of war amputees and the cost to society / C. P. U. Stewart, A. S. Jain // Prosthet Orthot Internat. – 1999. – Vol. 23, № 2. – P. 102-106. – doi: 10.3109/03093649909071620.
22. Taylor, B. C. Osteomyplastic Transtibial Amputation: The Ertl Technique / B. C. Taylor, A. Poka // J Am Acad Orthop Surg. – 2016. – Vol. 24, № 4. – P. 259-265. – doi: 10.5435/JAAOS-D-15-00026.
23. Dougherty, P. J. Major General Norman T. Kirk and amputee care during World War II / P. J. Dougherty, M. DeMaio // Clin Orthop Relat Res. – 2014. – Vol. 472, № 10. – P. 3107-13. – doi: 10.1007/s11999-014-3679-6.
24. Amputations in U.S. military personnel in the current conflicts in Afghanistan and Iraq / L. G. Stansbury [et al.] // J Orthop Trauma. – 2008. – Vol. 22, № 1. – P. 43-46. – doi: 10.1097/BOT.0b013e31815b35aa.
25. Krueger, C. A. Ten years at war: comprehensive analysis of amputation trends / C. A. Krueger, J. C. Wenke, J. R. Ficke // J Trauma Acute Care Surg. – 2012. – Vol. 73, № 6 (suppl. 5). – P. S438-44. – doi: 10.1097/TA.0b013e318275469c.
26. Kirkup, J. Perceptions of amputation before and after gunpowder / J. Kirkup // Vesalius. – 1995. – Vol. 1, № 2. – P. 51-8.

References

1. Robinson KP. Historical aspects of amputation. *Ann R Coll Surg Engl*. 1991;73(3):134-6.
2. Sellegren KR. An Early History of Lower Limb Amputations and Prostheses. *Iowa Orthop J*. 1982;2:13-27.
3. Tröhler U. Edward Alanson, 1782: responsibility in surgical innovation. *J R Soc Med*. 2008;101(12):607-8. doi: 10.1258/jrsm.2008.08k011.

4. Skandalakis PN, Lainas P, Zoras O, Skandalakis JE, Mirilas P. To afford the wounded speedy assistance: Dominique Jean Larrey and Napoleon. *World J Surg.* 2006;30(8):1392-9. doi: 10.1007/s00268-005-0436-8.
5. Nakao H, Ukai I, Kotani J. A review of the history of the origin of triage from a disaster medicine perspective. *Acute Med Surg.* 2017;4(4):379-384. doi: 10.1002/ams2.293.
6. Robertson-Steel I. Evolution of triage systems. *Emerg Med J.* 2006;23(2):154-155. doi: 10.1136/emj.2005.030270.
7. Gajić V. Forgotten great men of medicine-Baron Dominique Jean Larrey (1766-1842). *Med Pregl.* 2011;64(1-2):97-100.
8. Shifrin M. 100 rasskazov iz istorii mediciny: Velichajshie otkrytija, podvigi i prestuplenija vo imja vashego zdorov'ja i dolgoletija. Moskva: Al'pina Publisher; 2023. 696 p. (Russian).
9. Remba SJ, Varon J, Rivera A, Sternbach GL. Dominique-Jean Larrey: the effects of therapeutic hypothermia and the first ambulance. *Resuscitation.* 2010;81(3):268-71. doi: 10.1016/j.resuscitation.2009.11.010.
10. Bush JS, Lofgran T, Watson S. Trench Foot. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482364/>
11. Parsons CM, Pimiento JM, Cheong D, Marzban SS, Gonzalez RJ, Johnson D, Letson GD, Zager JS. The role of radical amputations for extremity tumors: a single institution experience and review of the literature. *J Surg Oncol.* 2012;105(2):149-55. doi: 10.1002/jso.22067.
12. Bueschges M, Muehlberger T, Mauss KL, Bruck JC, Ottomann C. Pirogov's Amputation: A Modification of the Operation Method. *Adv Orthop.* 2013;2013:460792. doi: 10.1155/2013/460792.
13. Songolov GI, Galeeva OP. Amputacii i jekzartikulacii. Irkutsk: IGMU; 2013. 60 p. (Russian).
14. Koutsoufianiotis K, Paraskevas GK, Zagelidou E, Dimakopoulou K, Noussios G. The Life and Work of Nikolai Ivanovich Pirogov (1810-1881): An Outstanding Anatomist and Surgeon. *Cureus.* 2018;10(10):e3424. doi: 10.7759/cureus.3424.
15. Faber DC, Fielding LP. Gritti-stokes (through-knee) amputation: should it be reintroduced? *South Med J.* 2001;94(10):997-1001.
16. Battlefield injuries: Saving lives and limbs throughout history [Internet]. *Lower Extremity Review.* Available from: https://lermagazine.com/cover_story/battlefield-injuries-saving-lives-and-limbs-throughout-history
17. Gailey R. As history repeats itself, unexpected developments move us forward. *J Rehabil Res Dev.* 2007;44(4):vii-xiv. doi: 10.1682/jrrd.2006.11.0148.
18. Jovanovic S, Wertheimer B, Zelic Z, Getos Z. Wartime Amputations. *Mil Med.* 1999;164(1):44-47.
19. Wakelin SJ, Oliver CW, Kaufman MH. Hip disarticulation—the evolution of a surgical technique. *Injury.* 2004;35(3):299-308. doi: 10.1016/s0020-1383(03)00063-9.
20. Brittain HA. Hindquarter amputation. *J Bone Joint Surg Br.* 1949;31B(3):404-409. doi: 10.1302/0301-620X.31B3.404
21. Stewart CPU, Jain AS. An epidemiological study of war amputees and the cost to society. *Prosthet Orthot Internat.* 1999;23(2):102-106. doi: 10.3109/03093649909071620.
22. Taylor BC, Pöka A. Osteomyplastic Transtibial Amputation: The Ertl Technique. *J Am Acad Orthop Surg.* 2016;24(4):259-65. doi: 10.5435/JAAOS-D-15-00026.
23. Dougherty PJ, DeMaio M. Major General Norman T. Kirk and amputee care during World War II. *Clin Orthop Relat Res.* 2014;472(10):3107-13. doi: 10.1007/s11999-014-3679-6.
24. Stansbury LG, Lalliss SJ, Branstetter JG, Bagg MR, Holcomb JB. Amputations in U.S. military personnel in the current conflicts in Afghanistan and Iraq. *J Orthop Trauma.* 2008;22(1):43-46. doi: 10.1097/BOT.0b013e31815b35aa.
25. Krueger CA, Wenke JC, Ficke JR. Ten years at war: comprehensive analysis of amputation trends. *J Trauma Acute Care Surg.* 2012;73(6 Suppl 5):S438-44. doi: 10.1097/TA.0b013e318275469c.
26. Kirkup J. Perceptions of amputation before and after gunpowder. *Vesalius.* 1995;1(2):51-8.

HISTORY OF AMPUTATION PRACTICE IN CONNECTION WITH WARFARE. PART 2. ART OF AMPUTATIONS FROM THE END OF XVIII CENTURY TO MODERN TIMES

A. A. Bakhta, N. E. Khilmonchyk

Grodno State Medical University, Grodno, Belarus

The beginning of the Industrial and French Revolutions has marked the radical changes in the methods of warfare. The introduction of mass conscription and the continuous improvement of weapons during the following centuries had a significant impact on the structure and nature of combat injuries, and on the practice of limb amputations accordingly. At the same time, advances in medical technology and great discoveries such as antiseptics and antibiotics contributed considerably to the evolution of this surgical practice. This part of the article examines the development of the art of amputation in connection with warfare from the end of the XVIII century to the present day.

Keywords: limb amputations, warfare, gunshot wounds, infection, death rate.

For citation: Bakhta AA, Khilmonchyk NE. History of amputation practice in connection with war-fare. Part 2. The craft of amputations from the end of XVIII century to modern times. *Journal of the Grodno State Medical University.* 2024;22(4):384-389. <https://doi.org/10.25298/2221-8785-2024-22-4-384-389>.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interest. The author declare no conflict of interest.

Об авторах / About the authors

Бахта Алексей Александрович / Bakhta Alexey

*Хильмончик Наталья Евгеньевна / Khilmonchyk Natalya, e-mail: chilmonczyk@mail.ru, ORCID: 0000-0001-9188-1576

* – автор, ответственный за переписку / corresponding author

Поступила / Received: 29.05.2024

Принята к публикации / Accepted for publication: 02.07.2024